


Гродзенскі абласны выканаўчы камітэт
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Я. Купалы
Навагрудскі раённы выканаўчы камітэт

**Станаўленне Вялікага
княства Літоўскага
(Да 750—годдзя
каранацыі Міндоўга)**

Міжнародная навуковая канферэнцыя

ЗАПРАШЭННЕ



Паважаны(ая) _____

**Запрашаем Вас прыняць удзел у
міжнароднай канферэнцыі**

**«Станаўленне Вялікага княства
Літоўскага» (Да 750—годдзя каранацыі
Міндоўга).**

**Канферэнцыя адбудзецца 16 мая
2003 г. ў актавай зале Навагрудскага
аграрнага каледжа.**

Шраграма

Пачатак у 11.30

Адкрыццё канферэнцыі і пленарнае
паседжанне.

Уступнае слова старшыні Навагрудскага
раённага выканаўчага камітэта
А.В. Ліса.

Даклады

Каранацыя Міндоўга і яе роля ў
станаўленні ВКЛ як еўрапейскай дзяржавы.
М.П. Касцюк, акадэмік НАНБ (Мінск).

Каранацыя Міндоўга: месца і працэдура.
А.К. Краўцэвіч, доктар гіст. навук (Гродна).

Потомки Миндовга и русские князья:
династические и служебные связи
М.Е. Бычкова, доктор ист. наук (Москва).

Походы Гедимины на украинские земли:
реальность или миф?
Е.В. Русина, кандидат ист. наук (Киев).

Работа па секцыях

Секцыя 1. Міндоўг і Наваградак.

Пытанне балта-славянскага сінтэзу і яго роля ва ўтварэнні ВКЛ.

В.Л. Насевіч, кандыдат гіст. навук (Мінск).

Да пытання ўзнікнення назвы Наваградак.

В.А. Чамярыцкі, кандыдат філал. навук (Мінск).

Асвятленне Галіцка-Валынскім летапісам дзейнасці Міндоўга.

Г.В. Штыхаў, доктар гіст. навук (Мінск).

Міндоўг у дакументах Папскай канцылярыі XIII ст.

А.А. Жлутка, кандыдат філал. навук (Мінск).

Род Міндоўга: паходжанне і лёс.

А.І. Шаланда, кандыдат гіст. навук (Гродна).

Міндоўг і Полацк.

В.А. Варонін, кандыдат гіст. навук (Мінск).

Миндовг и проблема династического наследования в ВКЛ.

Г.Ч. Лянькевич, кандидат филос. наук (Минск).

Два каралі: Міндоўг Літоўскі — Даніла Галіцкі

Л.П. Собалева (Мінск).

Смоленск и «Литва» во второй трети XIII в.

Г.А. Ластовский, кандидат ист. наук (Смоленск)

Шчорсы: хроніка (XV—XX стст.).

М.Ф. Спірыдонаў, кандыдат гіст. навук (Мінск).

Дзяржаўная моўная палітыка ВКЛ (другая палова XIII ст. — 1569 г.).

Л.М. Лыч, доктар гіст. навук (Мінск).

Асноўныя напрамкі рэлігійнай палемікі XVI — першай палове XVII стст.

А.А. Гедзімін (Мінск).

Некаторыя асаблівасці тапанімікі Беларускага Панямоння. Да этымалогіі тэрміна «літва».

Э.С. Сіцько (Мінск).

Дыскусія

Секцыя 2. Наваградак у складзе ВКЛ.

Да пытання генезіса ВКЛ.

Ю.М. Бохан, кандыдат гіст. навук (Мінск).

Наваградак як буйны цэнтр царкоўна-рэлігійнага жыцця.

С.В. Марозава, доктар гіст. навук (Гродна).

ВКЛ у соймавай кампаніі 1596—97 гг.

У.А. Падалінскі (г. Мінск).

Наваградак у палітычным жыцці Рэчы Паспалітай у другой палове XVI — пач. XVII стст.

П.А. Лойка, кандыдат гіст. навук (Мінск).

Земскія ураднікі Наваградскага павета ў другой палове XVI — першай трэці XVII стст.

А.А. Радаман (Мінск).

Наваградак у беларускай навукова-дапаможнай літаратуры.

Ю.Л. Казакоў, кандыдат гіст. навук (Мінск).

Да пытання аб фарміраванні дзяржаўнаства-ральнага народу ВКЛ.

А. Стральцоў (Мінск).

Вялікакняжацкая ўлада ў ВКЛ у першай трэці XVI ст.

В.В. Цішчанка (Мінск).

Генеалогія роду Кірсноўскіх і яго роля ў грамадска-палітычным жыцці Наваградчыны ў XVI — XIX стст.

С.У. Амелька, кандыдат гіст. навук (Гродна).

Культура ВКЛ як супольная спадчына беларускага і літоўскага народаў.

А.І. Мальдзіс, доктар філал. навук (Мінск).

Адлюстраванне ўзнікнення ВКЛ у беларускай і ўкраінскай гістарыяграфіі XV—XVII стст.

І.А. Марзалюк, кандыдат гіст. навук (Магілёў).

Міндоўг у літоўскай гістарыяграфіі

Т. Баранайскас, доктар гіст. навук (Вільнюс).

Асвятленне шляхоў станаўлення ВКЛ у нямецкай гістарыяграфіі XX ст.

А.І. Дзярновіч (Мінск).

Дыскусійныя пытанні сучаснай гістарыяграфіі ВКЛ.

Г.Я. Галенчанка, доктар гіст. навук (Мінск).

Спрэчныя праблемы ўтварэння ВКЛ у беларускай гістарыяграфіі.

А.І. Груша, кандыдат гіст. навук (Мінск).

Ранняя гісторыя Наваградка ў краязнаўчай літаратуры XIX—XX стст.

М.П. Гайба (Навагрудак).

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі